

ПРА ВАСІЛЯ БЫКАВА І НАС

ЯК СТАВІМСЯ ДА СПАДЧЫНЫ НАРОДНАГА ПІСЬМЕННІКА БЕЛАРУСІ І БЫЛОГА ЖЫХАРА ГРОДНА?

Грамадскі музей
патрабуе падтрымкі

Святлана КУЛЬ-СЯЛЬ-
ВЕРСТАВА, доктар гісторычных навук, прафесар
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы:

У грамадскім музее Васіля Быкава ў Гродне, які быў створаны энтузіястамі і размешчаеца ў адным невялікім пакою, захоўваеца шмат вельмі цікавых і важных прадметаў. Эта і асабістая рэчы пісьменніка, перададзеныя яго сваякамі, і дакументы (у тым ліку замежных пашпарт Быкава — па адзнаках у ім можна прасачыць, дзе і калі ён быў у паведзках за мяжой), і фотадздымкі, і перапіска — у прыватнасці, лісты ад людзей з розных куткоў былоага СССР, якія звязваліся да Васіля Уладзіміравіча, каб ён дапамог сваім аўтарытэтам вырашыць тყы ці іншыя праblems. Акрамя таго, каштоўныі сам па сабе з'яўляюцца падарункі (у прыватнасці, кнігі з аўтографамі), што пакінулі ў музей наведальнікі, сірод якіх вядомыя асобы. Там ёсць калі 6—7 тысяч музейных прадметаў. Дакладна сказаць пакуль цікава, бо патрабуеца іх апісані, пашпартызація. Мы распачалі са студэнтамі працаўца ў гэтым кірунку, і яны быў ў захапленні ад дакранання да асобы Васіля Быкава. Аднак толькі гэтыя намаганні недастатковы: грамадскому музею патрабуе дапамога. Каф ён перарос у вялікую ўстанову, дзе ёсё робіцца на сучасных узоруіх музейных спрэвалах.

«Быкаўскі»

турystsичны патэнцыял

Віталій КАРНЯЮК, кандыдат гісторычных навук, дасцэнт кафедры турызму і культурнай спадчыны Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы:

— Туристыка — гэта з'ява масавай культуры. Зараз многія людзі паўсяль вандруюць. І адзін з галоўных матываў вандровак — убачыць штотыні новае, каб перахопіць подыхі ад знаёмства з мясцінамі, дзе рабілася нешта культурнае, сакральнае, неўкім чынам «ухапіць», як гэта стваралася. Гэта заўсёды прываблівае. Быкаў тут стаіць у адным шэррагу з Шакспірам, Аляксандрам Дзюмом. І калі людзі едуць у Англію ці Францыю, каб пазнаёміцца з мясцінамі, дзе тварыт той ці іншы вілікі пісьменнік, то павінны прыехаць і ў Гродна, дзе на працягу 31 года ствараліся шадрүры не толькі

Традыцыйныя, ужо дзясяткі Гарадзенскія чытанні ў абласной навуковай бібліятэцы імя Яўхіма Карскага склела быў прысвечаны 90-годдзю Васіля Быкава. Не толькі сусветна вядомага пісьменніка, але і члавека, які, прыехаўшы ў горад, дзе ў яго «не было ніводнай знамёй душы», пражыў тут 31 год. І потым называў гэты горад «родным, благаслаўленым», які «гэтак грунтоўна прычыніўся да майго чалавечага лёсу».

Васіль Быкаў у Гродне.
Фота Аркадзя Перхода.



беларускай, але і сусветнай літаратуре. Менавіта праз Быкава Гродна мае велізарны патэнцыял, роўны з нашымі замкамі, які можа прывабіць туристаў.

Калі казаць пра музеефікацыю жыцця Васіля Быкава, то гэта павінен быць дум-музей — на мой погляд, у будынку на вуліцы Парыжскай камуны. На сённяшні час мы маем феноменальну магчымасць звязацьца да яго сваякоў, якія жылі там разам з Васілем Уладзімірчыкам, бачылі, якога каторы быў шпалеры, сцены, якія быў расстаўленыя крэслы. Тым больш што ў грамадскім музеі пісьменніка ёсць шмат аўтэнтичных рэчаў, дзеялі якіх варта прыхеаць менавіта ў Гродна.

Прыклады, на якіх нам можна павчыцца, ёсць. У 2010 годзе адзначалася 200-годдзе з дня нараджэння Фрэдрыка Шапана. І таго, хто тады трапіў у Варшаву, ахопіўшы адчуванне яго паўсюднай прысутнасці — Шапан гучай літаральна ўскоды. Такая была атмасфера.

90-я ўгодкі Васіля Быкава для Гродна, для беларускай турыстыкі «пракрасныя» міма — гэта дата засталася практична незаўважанай. Не было адчування, што гэта го-

рад Быкава. Першыя, невялічкія крокі робяцца, але гэта тая сітуацыя, калі ініцыятывы асобнай турфірмы недастаткова — патрабуе супольная намаганні дзяржаўных органаў і турбізансу, усіх зацікаўленых. Узёнені, што да 95-х угодкі Васіля Быкава мы гэта зробім.

Новая эпоха у выкладанні беларускай літаратуры

Алена РУЦКАЯ, дасцэнт кафедры беларускай літаратуры Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы:

— Я пазнаёмілася з Васілем Быкаўым у 1971 годзе, меняе праставіла яму Данута Біньзль-Загнетава. Тады я яшчэ не ведала, што амаль 40 гадоў буду расказваць пра сваім вучням і студэнтам.

У чым унікальнасць вывучэння творчасці Быкава ў школе? У тым, як ён прыйшоў у школную праграму. Калі большасць пісьменнікаў прыходзілі, так бы мовіць, «адміністрацыйна», зверху, то Быкаў — па ініцыятыве настайнікі. Знамёства з яго творчасцю почалося пасля выхаду ў свет фільму «Трэцяя ракета» і «Алыцкая бала-

на». У фондах галоўнай бібліятэкі Гродзеншчыны, пад водле інфармаціі дырэктора Лідзії МАЛЬЦАВАЙ, захоўваючыя не толькі творы Васіля Быкава на беларускай, рускай і англійскай мовах, але і больш за пяцістоты тысяч артыкулаў пра яго ў айчыннай і замежнай прэсе. Мяркуецца, што гэта дапоўніцца новымі «штыхамі» з матэрыялаў сёлетніх Гарадзенскіх чытанняў, якія будуть выдадзены асобным зборнікам. Весь толькі некаторыя думкі, прапановы, успаміны.

быццам бы лінія занятая.

Васіль Быкаў вельмі уважліва ставіўся да маладых аўтараў, якія праяўлялі здольнасць да літараторы. Аднак быў графаман, якія прыходзілі да Васіля Уладзіміравіча, каб пасадзіцца на выхаду ў свет іх «твора». Ен на сваёй натуры, мусісі, не мог пра-ма сказаць, што ў іх нічога не атрымаеца. Выслухоўваў, мучыўся... А потым я быц-кам бы вылікалі да рэдактара, а на самай справе Быкаў ішоў у фоталабаратарыю да Віктора Коціна. І знаходзіўся там, пакуль аўтар «твора» не пакідаў рэдакцыю. І такім чынам чарговы «шэдэр» не з'яўляўся ў друку.

Вясковы хлопец з шляхецкай натурай

Вітолій ІВАНОЎСКІ, краязнайца, былы ўласны карэспандэнт газеты «Звязда» па Гродзенскай вобласці:

— На сённяшніх чытаннях быццам рэзонтэнам прасвечава-ца літаратурная творчасць Васіля Быкава. Але, позна, яшчэ больш цікава, што гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сякімі сказаў, голас павісіў. Эта быў інтэлігент. Не маг нават зразумець, ад-куль у члавека, які выйшаў з вёскі, быў шляхецкай натура ў самым лепшым разуменні этага слова.

Быкаў мала гаварыў, але быў члавекам з гумарам — любіў анекдоты расказваць, магу сказаць: гэта быў вельмі культурны члавек. Не чуў, каб ён нейкое благое сло-ва пра каго-сяк